



Гродзенскі абласны  
выканаўчы камітэт

ГАЛОЎНАЕ ўПРАЎЛЕННЕ  
АДУКАЦЫІ

Гродненский областной  
исполнительный комитет

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

08.09.2019 № 99

г. Гродна

г. Гродно

Аб выніках X абласнога  
краязнаўчага конкурсу  
“Галасы гісторыі”,  
прысвечанага Году малой радзімы

У 2018-2019 навучальным годзе ў Гродзенскай вобласці праводзіўся X абласны краязнаўчы конкурс “Галасы гісторыі”, удзел у якім прынялі ўсе раёны.

Змест конкурсу патрабаваў ад вучняў ведання падзей і дат, постацей, помнікаў, звязаных з гісторыяй Гродзеншчыны, умення рабіць абагульненні, прыводзіць доказы, выбіраць найбольш цікавыя і значныя факты, выразна і лагічна выказаць свае думкі.

Большасць удзельнікаў прадэманстравалі глыбокае веданне матэрыялу, уменне паслядоўна і граматычна выкладаць свае думкі, высокі ўзровень творчых здольнасцей. Творчыя прадстаўленні конкурсу “Гістарычныя сядзібы” адрозніваліся арыгінальнасцю гістарычных рэканструкцый, таленавітымі ўвасабленнямі, артыстызмам удзельнікаў. Амаль усе каманды паказалі добрыя веды ў віктарыне “Гродзеншчына ў 1801 – 1917”.

Разам з тым, журы адзначыла шэраг недахопаў у падрыхтоўцы каманд: недастатковае веданне гістарычных падзей, паказанае ў конкурсе “Дарогамі Першай сусветнай”, манатоннасць расказу, адсутнасць цікавых і значных фактаў, эмацыянальнасці і вобразнасці мовы ў перадачы асобнымі ўдзельнікамі конкурснага матэрыялу.

Найбольш высокім узроўнем ведаў, змястоўнасцю і творчым падыходам вызначыліся выступленні каманд дзяржаўных устаноў адукацыі “Барунскі вучэбна-педагагічны комплекс яслі-сад-сярэдня школа” Ашмянскага раёна, “Вучэбна-педагагічны комплекс Крэўскі яслі-сад-сярэдня школа” Смаргонскага раёна, “Бердаўскі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад - сярэдня школа” Лідскага раёна, “Сярэдня школа

ім. М.П. Масонава г. Свіслачы”, “Сярэдняя школа №7 г. Навагрудка”, “Гімназія г.Шчучына”.

На падставе рашэння журы

ЗАГАДВАЮ:

1.1. узнагародзіць дыпламамі галоўнага ўпраўлення адукацыі:

I ступені:

каманду ДУА “Барунскі вучэбна-педагагічны комплекс яслі-сад–сярэдняя школа” Ашмянскага раёна;

II ступені:

каманду ДУА “Бердаўскі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад - сярэдняя школа” Лідскага раёна;

III ступені:

каманду ДУА “Вучэбна-педагагічны комплекс Крэўскі яслі-сад – сярэдняя школа” Смаргонскага раёна;

1.2. узнагародзіць дыпламамі ДУА “Гродзенскі абласны цэнтр турызму і краязнаўства”:

у віктарыне “Гродзеншчына ў 1801-1917гг.”:

I ступені:

каманду ДУА “Свіслацкая сярэдняя школа” Гродзенскага раёна;

каманду ДУА “Гімназія г. Шчучына”;

II ступені:

каманду ДУА “Сярэдняя школа №1 г.п. Карэлічы”;

III ступені:

каманду ДУА “Сярэдняя школа ім. М.П. Масонава г. Свіслачы”;

у конкурсе “Дарогамі Першай сусветнай”:

I ступені:

каманду “Вучэбна-педагагічны комплекс Крэўскі яслі-сад – сярэдняя школа” Смаргонскага раёна;

II ступені:

каманду ДУА “Барунскі вучэбна-педагагічны комплекс яслі-сад–сярэдняя школа” Ашмянскага раёна;

III ступені:

каманду ДУА “Іўеўская сярэдняя школа”;

у конкурсе “Гістарычныя сядзібы”:

I ступені:

каманду ДУА “Бердаўскі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад - сярэдняя школа” Лідскага раёна;

II ступені:

каманду ДУА “Сярэдняя школа №7 г. Навагрудка”;

III ступені:

ДУА “Сярэдняя школа №1 г.п. Карэлічы”;


2. узнагародзіць дыпламамі галоўнага ўпраўлення адукацыі кіраўнікоў каманд:

Шаверду Валянціну Іванаўну (ДУА “Барунскі вучэбна-педагагічны комплекс яслі-сад–сярэдня школа” Ашмянскага раёна), Альшэўскую Галіну Антонаўну (ДУА “Бердаўскі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – сярэдня школа” Лідскага раёна), Міхалькевіча Міхаіла Анатольевіча (ДУА “Вучэбна-педагагічны комплекс Крэўскі яслі-сад – сярэдня школа” Смаргонскага раёна) за падрыхтоўку каманд-фіналістаў да конкурсу “Галасы гісторыі”.

3. Рэкамендаваць аддзелам (упраўленням) адукацыі заахвоціць педагогаў і вучняў, пераможцаў фіналу конкурсу “Галасы гісторыі”.

4. Кантроль за выкананнем загада ўскласці на начальніка аддзела выхаваўчай і сацыяльнай работы Асмалоўскую Т.В.

Начальнік галоўнага ўпраўлення



А.Г.Сонгін